



Тэксты

IX Агульнанацыянальны дыктоўкі,
якія працануе ТБМ

Радасць адкрыцця

Сёння свет захапіўся дакладнымі навукамі. Гуманітарныя сціпла адышліся ўбок, у цені і адтуль насыярожана сочыць, як людзі гуляюць у лічбы. Спалахаліся нават вучоныя. Захапленне дакладнымі навукамі і непавага да гуманітарных... Ці не значыць гэта, што халодная разважлівасць робата, надзеленага фенаменальнай здольнасцю запамінань лічбы, з цігам часу назаўсёды блакіруе сэрца і не дасць яму магчымасці выпраменіваць дабрыню, захапленне, здзіўленне і нават лёгкі чалавечы смутак, які таксама патрэбен паўнацэннаму здароваму арганізму, як і радасць? Колькі стагоддзяў ішоў да гэтага чалавек?

Мусіць, ніхто не ведае дакладна, калі чалавек упершыню заспявав, але кожны разумее, што адбылося такое вельмі даўно. Хутчай за ўсё тады, калі чалавек не ўмёў яшчэ гаварыць. Толькі я ўпэўнены, што першая песня прыйшла да яго абавязковая раніца...

Наогул, чалавек у сваіх адкрыццях часта ішоў ад казак. Спачатку ў сваіх казках ён выдумляў нешта нерэальнае, але вельмі патрэбнае яму, а потым настойліва шукаў, каб спраўдзіць свае мары.

Паводле Янкі Сінакова.

Белавежскія зубры

Як нешта неверагоднае, як цікавая прыдумка нашых беларускіх казак успамінаеца гісторыя, якую я пачуў у Белавежы...

У зуброў тут не страляюць. У пушчы наогул рэдка калі чуецца сёння стрэл, бо асновай кожнага запаведніка павінна быць чалавечнасць.

Павінна быць... Але часцей за ўсё таго, што павінна быць, не бывае. Колькі стралялі ў зуброў у Белавежы! Мусіць, вельмі цяжка было царам і каралям, цешацься сваёй неабмежаванай уладаю, стрыманаца ад спакусы пастраліць ва ўпор у гэтых магутных лясных асілкаў, якіх паслужлівія падхалімы прывязвалі і потым калаціліся ад нецярпення і страху, каб не спазніца і таргануць за вяроўку адразу ж пасля стрэлу. Нават калі ў яго і не пацэлілі, зубр абавязковая павінен упасці. Перад уладарамі ўсе становіцца на калені.

Кажуць, што зубр пакідае тыя лясы, дзе яго перамагаюць ашуканствам. Але, нягледзячы на здзек і ганьбаванне, ён не пакінуў сваёй Беларусі, сваёй Белавежы.

Паводле Янкі Сінакова.

Пагоня

Толькі ў сэрцы трывожным пачую
За краіну радзімую жах -
Успомню Вострую Браму святую
І ваяю ў грозных канях.

У белай пene праносіца коні,
Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць...
Старадаўнія Літоўскай Пагоні
Не разбіць, не спыніць, не стрымашь.

У бязмерную даль вы ляціце,
А за вамі, прад вамі - гады.
Вы за кім у пагоню спяшыце?
Дзе шляхі вашы йдуть і куды?

Мо яны, Беларусь, панясліся
За тваімі дзяцькімі наўзгадон,
Што забылі цябе, адракліся,
Прадалі і аддалі ў палон?

Біцце ў сэрцы іх, біцце мячамі,
Не давайце чужынкамі быць!
Хай пачуоць, як сэрца начамі
Аб радзімай старонцы баліць.

Маці родная, Маці-Краіна!
Не ўсцішыцца гэтакі боль...
Ты прабач, Ты прымі свайго сына,
За Цябе яму ўмерці дазволь!

Усё лятуць і лятуць тыя коні,
Срэбнай зброяй далёка грымяць...
Старадаўнія Літоўскай Пагоні
Не разбіць, не спыніць, не стрымашь.

Паводле Максіма Багдановіча.

Мы выйдзем шчыльнымі радамі

Мы выйдзем шчыльнымі радамі
На вольны родны свой простор.
Хай воля вечна будзе з намі,
А гвалту мы дамо адпор!

Няхай жыве магутны, смелы
Наш беларускі вольны дух.
Штандар наш бел-чырвона-белы,
Пакрыт сабой народны рух.

На бой! За шчасце і за волю
Народу сладунага свайго!
Браты, цярпелі мы даволі,
На бой — усе да аднаго!

Імя і сілу беларуса
Няхай пачуе, убачыць той,
Хто смее нам нясці прымусы
І першы выкліча на бой.

Браты, да шчасця мы падходзім:
Хай гром грыміць яшчэ мацней!
У крывавых мухах мы народзім
Жыццё Рэспублікі сваёй!

Паводле Макара Краўцова.

ГА "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны"

запрашае ўсіх ахвотных прыняць удзел

у IX Агульнанацыянальной дыктоўцы, прысвечанай

Міжнароднаму дню роднай мовы, першы тур якой

адбудзеца 21 лютага ў сядзібе ТБМ.

Пачатак у 11.00 гадзін.

Кожны ўдзельнік атрымае падарунак.

Выйшаў яшчэ адзін настольны
перакідны каляндар на 2016 год

ТАА "Выдавецкі дом "ВіАлВі" выпусціла яшчэ адзін настольны перакідны беларускамоўны каляндар на 2016 год.

Цікава, што адразу чатыры старонкі каляндра прысвечаны Таварыству беларускай мовы.

Каляндар можна знайсці на сядзібе ТБМ.

Наш кар.





70 гадоў Міхасю Бернату

30 студзеня сябры і аднадумцы прыбылі ў Русіна да Міхася Язэпавіча Берната, каб адзначыць яго сямідзесяцігадовы юбілей. Гаспадар дома - філосаф, гісторык, дзеяч культуры, выкладчык БАРДУ, які прысвяціў сваё жыццё захаванню гісторычнай памяці. Спадар Міхась задумаў і стварыў музейны комплекс у сваёй вёсцы Русіна Баранавіцкага раёна. Быў тады дырэктарам. Ен адзін з саўтараў кніг "Памяць" па Баранавіцкаму і Ляхавіцкаму раёнах. Яго працай і з яго ініцыятывы пастаўлены на радзіме помнік Яну Чачоту ў Новай Мышы і Уладзіславу Галубку ў вёсцы Лясная.

А колькасць памятных знаўкаў перайменаванняў вуліц, прачтытых у розных арганізаціях асветніцкіх лекцый, тут немагчыма і пералічыць. І ёсё гэта ва ўмовах пра расійскага і камуністычнага супрацьдзеяння.

Госці сабраліся за вялікім акруглым столом у прасторнай зале бібліятэкі гаспадара-юбіляра. Як звычайна, гучалі віншаванні і найлепшыя пажаданні юбіляру, было мноства ўспамінаў спяваліся песні. Патрыярх Аляксей Белы і Алеся Корнеў агульнай свае творы, прысвечаныя Міхасю Бернату. У Алеся Корнева атрымалася вялікая паэма з гісторычнымі ўспамінамі аб падзеях, па якіх устанаўліваліся памятныя знакі. Сябры падаравалі Міхасю Язэпавічу кветкі, цікавую карціну, вышыванку, якую сышла і надзвычай яласна вышила Анжэла Камбалава. Таццяна Сырыца перадала ў памяць Віктара гліняную таблічку з выявай Пагоні, якая вісела над яго рабочым столом.

Сустрэча працягвалася сем гадзін.

А. К.



ён тут жа надзеяў. Кашулю пашыла і вышила баранавіцкая ўмеліца Анжэла Камбалава.

Асабліва ўзрадаваўся наш сябар яшчэ аднаму нечаканому падарунку - калажу па матывах карціны Яна Матэйкі "Тадэвуш Рэйтан на Варшаўскім сойме 1773 года". Спадар Міхась Бернат паказаны ў асобе Тадэвуша Рэйтана, бескампраміснага змагара за непадзельнасць Рэчы Паспалітай. Калаж выкананы Уладзіміром Гундара.

За круглым гасцінным столом ў гонар шаноўнага юбіляра гучалі вершаваныя віншаванні ад баранавіцкіх пастаў. Алеся Корнеў прысвяціў яму ажно цэлую паэму, на старонках якой аднострораваўся ўсе дасягненні спадара Міхася на ніве адраджэння. Аляксей Белы у сваім віншавальнym вершы непадзельна лучаць, шанаванага намі спадара Міхася, з Айчынай і слáўнýмі сынамі-змагарамі за яе

руху, засновальнік Таварыства беларускай мовы, першы старшыня Баранавіцкай рады ТБМ. А сёлета, на спрабаўчыні-выбарчым сходзе Рады абранные яе ганаровым старшынём. Ад самага пачатку нацыянальнага адраджэння спадар Міхась з галавой акунуўся ў працу адраджэння гісторычнай і культурнай памяці ў Баранавіцкім краі. Ен ініцыяваў заснаванне на базе захаваўшагася ў вёсцы Русіна Баранавіцкага раёна будынка школы - адзінага ў краіне ўзору дойлідства Задзінскага Беларусі 30-х гадоў мінулага стагоддзя - музея "Земляробства". І толькі дзякуючы яго асабістай упартасці і сіле волі пабудаваў яго. Цяпер музей называецца "Раённы цэнтар рамёств і народнай творчасці". 3-за адсутнасці грошай і сабатажу мясцовых чыноўнікаў цалкам рэалізаваць мару яму не ўдалося.

Але жыццё не стаіць на месцы, спадар Міхась і сёння, не зважаючы на ўзрост і на здароўе, працягвае гэтую наяўлікую, але пачэсную адукатыўную і адраджэнскую працу. Не стану зараз пералічваць яго ўклад у скарбонку адраджэння і будаўніцтва беларускай дзяржаўнасці, адно магу сказаць, спадар Бернат - галоўны нацыяналіст нашай баранавіцкай ліцвінскай зямлі, галоўны матор адраджэння нацыянальна-культурнай і гісторычнай памяці народа. Ен вялікі настаўнік, які сваім жыццёвым прыкладам і бескампраміснасцю ў нацыянальнім пытанні паказвае маладому пакаленню, і нам, яго

сябрам, шлях да вольнасці народа, да нашай спракаветнай мэры, адраджэння і стаўлення моцнай нацыянальнай дзяржавы. Угэтым наяўлікім змаганні, "каб беларусы людзім зваліся" спадар Міхась стаіць на пярэднім краі барацьбы і ўказвае арыентыры будучым пакаленням.

Удзячны гаспадар гасцінна смачна і доўга частаваў сваіх гасцей. Разам з юбілярам, за святочным столом у яго гонар з'ялі смачны торт, прыгатаваны Стромскай Інгай на нашу замову.

Спадар Міхась знакаміты не толькі ў Баранавічах, вядомы ён і ёсёй Беларусі. Адным з першых далучыўся да беларускага адраджэнцкага



**"Забіце мяне,
затапчыце, але не
забівайце
Бацькаўшчыны!"**

Такое жыццёвое крауд спараваннага сына зямлі ліцвінскай (беларускай) філосафа, гісторыка, краязнаўцы, адраджэнца і ліцвінскага (беларускага) нацыяналіста спадара Міхася Берната.

Сёлета 29 студзеня спадар Міхась адзначыў свой 70-гадовы юбілей. А ў суботу да яго ў русінаўскім доме сябры і паплечнікі.

Госці падарылі юбіляру прыгожую вышываную кашулю, якую

свабоду і незалежнасць:
Лес губляе белую апушку;
Зноў прырода на вясну павернула.
270 гадоў Касцюшку,
Ну і сем дзясяткаў сёняня Берната!

Верым, ты Язэпавіч, ішаслівы -
Моцна сумаваць няма прычыны,
А найперш таму, што ты руплівы,
Што перажываеш за Айчыну...

...Выпіць мог, прычым, не толькі чаю,
Хай сабе няшмат, хоць дзвесце грам!
І сябrou, надзеіных і адчайніх,
Караец, такіх як ты і сам!

Спадар Міхась знакаміты не толькі ў Баранавічах, вядомы ён і ёсёй Беларусі. Адным з першых далучыўся да беларускага адраджэнцкага

сябрам, шлях да вольнасці народа, да нашай спракаветнай мэры, адраджэння і стаўлення моцнай нацыянальнай дзяржавы. Угэтым наяўлікім змаганні, "каб беларусы людзім зваліся" спадар Міхась стаіць на пярэднім краі барацьбы і ўказвае арыентыры будучым пакаленням.

Удзячны гаспадар гасцінна смачна і доўга частаваў сваіх гасцей. Разам з юбілярам, за святочным столом у яго гонар з'ялі смачны торт, прыгатаваны Стромскай Інгай на нашу замову.

Спадар Міхась, зычым вам моцнага здароўя, каб усе вашы задумы здзейсніліся і многія, многія леты.

Уладзімір Гундар,
ад імя сябrou, вучняju i паплечнікаў.

ЗАГАДКА ЛІТВЫ

Выдавецтва "Тэхналогія" выпусціла асобным выданнем працу Язэпа Лёсіка "Літва-Беларусь. Гістарычныя выведы".

Акадэмік Язэп Лёсік вядомы як славуты мовазнавец, аўтар шматлікіх падручнікаў беларускай мовы, адзін з ініцыятараў Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу 1926 года. Але мала хто ведае, што ён - яшчэ і аўтар шэрагу публікаций з гісторыі Беларусі. Адзін з такіх артыкулаў Я. Лёсіка - "Літва-Беларусь". Упершыню ён быў надрукаваны ў 1921 годзе.

Чым выклікана неабходнасць выдання яго асобнай кніжкай?

Як піша ў прадмове ўкладальнік Зміцер Санько, "пачатковая гісторыя Вялікага Княства Літоўскага, этнічна прыналежнасць старажытных ліцвінў, паходжанне самога наймення "Літва" цікавіць апошнім часам не толькі даследнікаў, але і вялікае кола аматараў айчыннай гісторыі. Гэта падштурхнула нас даць шырэйшай аўдыторыі магчымасць азнаёміцца з гэтай даўняй публікацыяй, што наўпрост датычыць акрэсленай тэмы".

Хоць захавалася толькі першая частка Лёсікавай працы (другая не пабачыла свет - яе "зарэзала" бальшавіцкая цензура), але і ў такім выглядзе тэкст уяўляе бяспречную цікавасць. Бо гэта адна з першых у беларускай гісторыяграфіі спрабаў узняць пытанне паходжання наймення "Літва", звязаныя з пытаннем характару Вялікага Княства Літоўскага.

Абапіраючися на даследванні Ёзэфа Шафарыка і Яўстаха Тышкевіча, Язэп Лёсік паказвае на шэраг тапонімаў на беларускай этнічнай тэрыторыі з асноваю - Віль-, Велет-, Волат-, на якіх звярнулі ўвагу гэтыя даследнікі. Услед за імі ён звязае паходжанне тых тапонімаў з заходнеславянскім племенем вількаў (вільцаў) ці велетаў, інайчай званых людзічамі, што заснавалі Вільню і Вількамір.

У часы калі Нараджэння Хрыстовага, піша Язэп Лёсік, гэтае племя асялілася на тэрыторыі Віленшчыны, а ў часы перасялення народаў перамясяцілася на захад і апанавала ў II ст. узбряжжа Балтыскага мора аж да вусця Одры. Ад наймення гэтага племені, якое ўвайшло ў склад цяперашняга беларускага народа", і атрымала назоў дзяржава Літва. "Літва, Лютва, Люцічы - імены славянскага племя".



Да публікацыі, якая прапануецца ўваже зацікаўленых чытачоў, гісторык-медыяўіст Алеся Жлутка напісаў пасляслоўе, дзе каротка, але змістоўна абламяваў спектр поглядаў - ад сярэднявечных да сучасных - на паходжанне этнічнімі наўпрост датычыць айчыннай гісторыі. Гэта падштурхнула нас даць шырэйшай аўдыторыи магчымасць азнаёміцца з гэтай даўняй публікацыяй, што наўпрост датычыць акрэсленай тэмы".

У якасці дадатку да кнігі змішчаны цікавы палемічны артыкул канца 40-х гадоў Я. Люціча-Воўка "Наш адказ" - своеасаблівы працяг тэмамі.

Кніга будзе презентавана шырокай грамадскасці на XXIII Менскай міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы, што адбудзеца 10-14 лютага ў Нацыянальным выставачным цэнтры "БелЭкспа" (пр. Пераможцаў, 14).

Аксенія Гаўрук.


18 лютага

Сядзіба ТБМ

Прэзентацыя кнігі вершаў
Марыі Новікавай

"Паверу ў чуды"

18.00



"Белсат" здымает фильм про генерала Кандратовича



*"Не заб'юць Пагоню і не спыняць.
І Беларусь не запалоняць,
Не знішчаць нас, не забароняць,
Жаўнеры ёсць. Ёсць ваяры.
Ёсць абаронцы!"*

Кіпрыян Кандратовіч



У рамках цыклу перадач "Загадкі беларускай гісторы" тэлеканал "Белсат" стварае дакументальны фільм пра міністра Беларускай Народнай Рэспублікі - "Беларускі генерал Кіпрыян Кандратович". Здымкі перадачы праходзілі ў мястэчку Пагародна, што на Воранаўшчыне, дзе быў маёнтак генерала, у Лідзе, дзе ён быў пахаваны, і ў мястэчку Воранава, куды на пачатку 90-х гадоў парэшткі міністра БНР былі перапахаваны і дзе знайшли свой апошні спачын. Аўтар і вядомец праграмы - гісторык Алеся Краўцэвіч зазна-

чы ў выключную ролю ў гісторы Беларусі і загадкасць асобы генерала Кандратовича.

- Кандратович, па-першае, фігура, на жаль, малавядомая беларусам. Па-другое, таксама загадковая. Будзе адна з загадак у нашым фільме: чаму расейскі генерал з польскамоўнай беларускай шляхты выбраў усё-такі Беларусь і служжыў Беларусі? Ён пацярпеў паразу разам з усёй Беларускай Народнай Рэспублікай. Але параза гэтая тактычная, таму што, калі б не яго праца, калі б не праца БНР, то не было бы ні БССР, ні сучаснай Рэспублікі Беларусь.

публікі Беларусь - незалежнай нашай краіне. Прэм'ера дакументальнага фільма "Беларускі генерал Кіпрыян Кандратовіч" з цыклу перадач "Загадкі беларускай гісторы" адбудзеца ў пятніцу 26 лютага ў 18 гадзін 55 хвілін на тэлеканале Белсат.

Андрус Паняманау,
Беларускае Радыё Рацыя.

На фота аўтара: 1. Алеся Краўцэвіч і настаяцель Свята-Георгіеўскай царквы ў Лідзе а. Уладзімір Камінскі; 2. Алеся Краўцэвіч і старшыня Лідскай гарадской арганізацыі ТБМ Станіслаў Суднік.

Білборды ў падтрымку беларускіх словаў

Напярэдадні Міжнароднага дня роднай мовы ў Лідзе ўстаноўлены тры билборды ў падтрымку беларускай мовы. Два пано ўстаноўлены па праспекце Перамогі - каля кнігарні і "архітэктуры". Трэцяе пано ўстаноўлены ў пачатку вуліцы Камуністычнай адразу за мостам на Слабаду. Яшчэ адно пано плануецца паставіць пазней пры дарозе Ліда - Дзятлава.

Пано ўстаноўлены пры ўзаемадзеянні Лідской гарадской арганізацыі ТБМ імя Ф. Скарны і зідзялагчыным аддзелам Лідскага райвыканкама і волей лёсу выдатна ўпісаліся ў плынь мерапрыемстваў абвешчанага месяца таму Года культуры.

Шлях да паразумення паміж ТБМ і ідэалогіяй быў не складзены, каб прости, бо тое, што мы бачым - гэта недзе штоты варыянт. Але, магчыма, гэта таксама можна лічыць карысным, бо паступова ад доўгіх выказванняў пра мову, якія з



акна аўтамабіля прачытаць не паспесь, дайшлі да чатырох словаў на кожным пано. І то дызайнеры крытыкавалі, што зашмат, што трэба толькі тры слова.

Такім чынам на працягу года Лідская ТБМ размясціла ў горадзе ўжо пяць билбордаў. Першы два быў павешаны весніно да ўгодкаў Магдэбургскага права.

Улічваючы пано серыі "Смак беларускай мовы", сэрыі "Я люблю Беларусь" і сэрыі "Сэрцам адданыя роднай зямлі", а таксама беларускамоўнай рэкламныя пано "Лідскіх харчканцэнтраў" і "Лідскай муки", беларускамоўныя экалагічныя пано і некаторыя пано турыстычнай скіраванасці мы маем у Лідзе, безумоўна, яшчэ не палову, але ўжо значныя працэнты беларускамоўнага візуальнага аздаблення горада.

Пано размешчаны на правах сацыяльнай рэкламы, таму чакаецца, што правісць яны значны час. А ТБМ набыло важны досвед супрацы з дзяржаўнымі структурамі ў гэтым пытанні.

Яраслаў Грынкевіч.



Леанід Лыч

У памяці застанецца назаўсёды

(Працяг. Пачатак у папяр.
нумары.)

Беларускамоўнае выхаванне дзяцей ў сям'і Содаля вельмі высока цаціла мая жонка. Бо бачыла ў гэтым магутны фактар супрацьстаяння беларусаў дзяржаўнай палітыцы русіфікацыі. Не выключаю, што наведванне такой сям'і магло адыграць пэўную ролю ў тым, што Ефрасіння ўсё часцей і часцей пачала выступаць па гэтай праблеме не толькі ў рэспубліканскім, але і саюзным педагогічным друку і нарэшце цвёрда рашыла пісаць доктарскую дысертацыю па дашкольным выхаванні ў БССР у міжваенны перыяд, бо ведала, што ў тия гады нямала чаго станоўчага, павучальнага было ў дадзеным звяне народнай адукациі.

Нібята ўчарашняй падзеяй паўстае перад маімі вачыма мая першая і апошняя паездка з Валодзэм у маю родную вёску Магільнае. Адбылося такое ўлетку 1969 года. Тады маёй Маме было 63 гады, старэйшай за мяне сястры Лідзе - 42 гады. Гасцявалі ў іх трохі больш за суткі, але і гэтага часу хапіла Валодзі, каб пакінуць у гаспадароў пра сябе вельмі прыемныя ўражанні. Маглі б і болей пабыць у Магільным, але пад вечар прыехала з Пружанаў сястра Ада з трыма дзецьмі, і нам з Валодзэм давялося спаць "салдацікамі" ў адным ложку.

Гаварылі пад час той паездкі шмат і пра саме рознае. Госця, як ён сам мне прызнаўся, вельмі ўсцешыла характэрная для нашай мясцовасці незасмечаная русізмамі, чистая беларуская мова, на што меліся важкія падставы: тут спрадвеку не паважалі тых, хто размаўляў не па-мясцовому, а па-гарадскому, г. зн. па-руску, хаця гэтага выразу ніхто не ўжываў з дарослых. Бацькі, праводзячы сваіх дзяцей на працу ці вучобу ў горад, строга наказвалі пры наведванні роднай вёскі не гаварыць па-гарадскому, каб ім не было брыдка, каб з іх не смяяліся суседзі. Каб я з Валодземем наведалі Магільнае дзесяці ў сярэдзіне ці канцы 1970-х гадоў, такой моўнай ідэліі не напаткалі б тут. Такой пазітыўнай нацыянальна-патрыйнай практицы прыйшоў нарэшце канец і на вёсцы - спрадвечнай этнічнай калысці беларускага народа. Выпускнікі рускамоўных педагогічнага, аграрпрамысловага профіля ў сярэдніх і вышэйшых навучаальных установах, у такой жа мове кіно ды плюс пераважна рускамоўныя сродкі масавай інфармацыі зрабілі і ў Магільным сваю брудную справу - "змазалі" чысціню прыроднага беларускамоўя. Як і ўсе вясковыя жыхары краіны, сёння магіляне размаўляюць на трасянцы, толькі можа ў яе лексіцы больш беларускіх слоў, чым у іншых вёсках краіны. Содаль, як сапраўдны пурыст, не любіў, асуджаў трасянку, асабліва, калі

на яе хварэлі адукаваныя, не-
абыякавыя да беларускай на-
цыянальнай ідэі людзі.

У час таго прыезду ў Магільнае я па жаданні Валодзі звадзіў яго на мясцовыя могілкі. Тады яшчэ там знаходзілася вялікая драўляная капліца, у якой у гады акупациі рэгулярна ладзілася служба. Правілі яе і ў першыя пасляваенныя гады пакуль канчаткова не перамонтувалі атэізм. А здарылася такое дзесяці ў канцы 1940-х гадоў, але людзі выкарыстоўвалі капліцу ў адпаведных для яе мэтах, пад трымлівалі ўзорную чысціню, на што зварнуў увагу і мой госьць. Не мог ён не заўважыць і такой недарэчнасці: спрэ на надмагільных помніках звесткі пра нябожчыкаў згодна з уставляванай праваслаўнаю царквою практикай даваліся па-руску. Такую заганную практику захавалі і за савецкім часам. Калі ж я прывёў Валодзю да магілы майго Бацкі (памёр у глыбокую восень 1942 года, на 41 годзе свайго жыцця), і ён на помніку ўбачыў беларускамоўны надпіс, дык не ўстырымаўся, моцна абліяўшы мене, усклікнуў: "Малайчына!"

Самая вялікая агульна-нацыянальная маштаба заслу-га Уладзіміра Содалія, несум-ненна - гэта арганізацыя і вя-дзенне на дзяржаўным рэспуб-ліканскім тэлебачанні перада-чы "Роднае слова". Упершыню яна з'явілася ў эфіры ў канцы 1960-х, а была знята па ініцы-ятыве зверху ў пачатку 1990-х. Гэта быў далёка не лёгкі час у нашай айчыннай гісторыі. Дзяржаўны махавік русіфіка-цыі працаваў на поўную магут-насць. Родную, базавую мову Бацькаўшчыны прамаскоўскай арыентацыі ўлады вытурылі амаль з усіх сфераў жыцця-дзеянасці чалавека, што зрабі-ла роднае слова беларусаў ма-лазапатрабаваным у іх зносінах паміж сабой. У той экстрема-льней сітуацыі немагчыма было ўхіліца ад нацыянальнай ка-тастрофы. Не сумніваюся, што ўварванне яе на наш аб-шар хоць крыху стрымлівало рэгулярны тэлеперадачы "Роднае слова". Як шкода, што сёння ў нас нічога падобнага няма на яе, бо моўная сітуацыя ж у краіне, прычым сувэрэн-най (мо ліпавай?) ніколькі не палепшылася. Тады ж перадача У. Содала "Роднае слова" хоць трохі ратавала нас ад гэтай бя-

ды. У перадачы была вельмі вялікая і разнастайная аўдыто-рыя гледачоў-слухачоў, аўта-раў, шчыра заклапочаных цяж-кім, блізкім да смяротнага ста-нам беларускай мовы. У наяў-насці такой аўдыторыі доказна-пераконвае найбагацейшая по-шта "Роднага слова". Нам не-льга дараўваць, што гэты скарб мы не сабралі і не выдалі па-асобнай кнігай, якая сёння не мела б цаны, карысталася бы велізарным попытам у чыгача. Нельга не адзначыць, што су-польна з У. Содалем над пад-рыхтоўкай чарговых перадач працавалі такія няскораныя ад-

уздзеяня на сябе дзяржайна палітыкі русіфікацыі асобы, які Пётр Садоўскі, Генадзь Тумаш светлай памяці Янка Саламеўіч Мікола Станкевіч. Іх будучы памятаць, імі будуць ганарыца ца ў нашым краі незалежна ад таго, удасца нам выратаваць родную мову ці яе давядзеца пахаваць з-за неадпаведнай нацыянальнаму інтэрсу палітыкі сучаснай прэзідэнцкай вертыкали і гэтym самым паставіць дубовы крыж на існаванні беларускага народа.

У. Содала быў аўтарам і вядоўцам многіх вытрыманых у беларускім нацыянальным духу школьніх тэлеперадач. Яны, як кісларод, былі патрэбныя грамадству. Нават невідушыя людзі беспамылкова зауважалі, што зараз вось-восканае ўсялякая беларускасць у школьнай адукцыі, моладзь будзе ўзгадоўвацца толькі пад водле чужых, г. зн. рускіх, культурна-моўных стандартаў і у выніку станавіцца, як тыя яны, чары, ненавісікамі да таго как штоўнага, што належыць роднай зямлі. У тагачаснай экстэр'емальнай сітуацыі бальшавіцкі ідэолагі Беларусі патрабавалі праводзіць тэлеперадачы для школьнікаў толькі на адзінай тады ў нас афіцыйнай рабочай мове - рускай, што для Содалі з'яўлялася нечым смерці падобным. Каб не даць ёй жыўцом праглынуць усю дараштъ школьнью моладзь, нястомны нацыянальны патрыёт знаходзіў у сябе сілы весці ўпартасць змаганне з такім ідэолагамі. Школьныя тэлеперадачы ладзіліся на беларускай мове і меўлі нязменны поспех, бо будаваліся на высокім прафесійным узроўні. Не валодаючы неабходнымі здольнасцямі для ўзаему з тагога роду перадачах, а ўсё ж ніколі не адхіляў пропанавыя быць аўтарам якой-небудзі

будзь з іх.
Маю цвёрдую ўпэуне
насць, калі на стыку 80-х - пача-
тку 90-х гадоў мінушага стагоддя
дзяя нашу зямлю ахапіла зыр-
кае польмі нацыянальна-дзяр-
жаўнага, культурна-моўнага.
Адраджэння, найбольш актыў-
ны ўдзел у ім бралі тыя, хто
некалі рэгулярна глядзеў со-
 дальскія тэлеперадачы "Роднае
слова", перадачы для школьні-
кай, насычаныя цікавымі
малавядомымі матэрыйламі на-
цыянальна-патрыятычнага ха-
рактару.

Да канца 1970-х гадоў
мае сустрэчы з Содалем даты-
чылі пераважна толькі нас са-
міх. Праўда, іншым разам яму
ўдавалася пазнаёміць мяне са
сваім адданымі беларускай
справе сябрамі, з якімі я адразу
ж завязваў самыя цесныя кан-
такты. Лічыў тады і лічу сёння
што кожны адноўлькавага са-
мною погляду на беларускую
нацыянальную ідэю чалавек
гэта мой брат, прычым не стры-
ечны, а родны. З усіх сяброў
Содала, якія дзякуючы яму
сталі такімі ж і для мяне, хаце-
бы называць Паўла Дзядзюлю
Генадзя Тумаша і светлай памя

ці супрацоўніка Нацыянальнага інстытута адукацыі Беларусі Яўгена Лайрэля. Вельмі эрудіраваная ў многіх пытаннях айчыннай гісторыі, адукацыі, мовы, культуры, літаратуры асаба, але схіліць яе, як і Содала, да напісання кандыдатскай, а затым і доктарскай дысертаций, што цалкам рэальна, мне так і не ўдалося. А гэта ж наша буйная нацыянальная страта, параўнаная ледзь не з сапраўднай трагедый. Няцяжка ўяўвіць, у якім вялікім выйгрышы было б наша нацыянальна-культурнае Адраджэнне канца 1980-х - пачатку 1990-х гадоў, каб гэтыя дзве асобы з'яўляліся дактарамі навук, прафесарамі і займалі ўпрыўывыя кіраўнічыя пасады ў сферы сваёй дзеянасці, што, напэўна, мела бы становічыя вынікі ў жыцці нацыі, рабіла бы яго больш устойлівым ад цяжкіх наступстваў русіфікацыі, якая так плаўна, нязмушана перайшла з савецкіх на постсавецкія рэйкі. Зусім недараўальна, што ў нас пасля ўсталявання прэзідэнцкай сістэмы кіравання краінай усе - ці амаль усе - ключавыя пасады ў адукацыі, культуры, навуцы, афіцыйных СМІ займалі далёкія, а то і варожыя беларускай нацыянальнай ідэі асобы. Асабліва гэта было харектэрна вышэйшай школе - сапраўднаму вагару сучаснага нацыянальна-культурнага адраджэння ўсіх народоў планеты Зямля. У беларусаў жа і тады, і сёння такая школа не стала вагаром адраджэння. А без гэтага і сам Усевяшчыненне не дапаможа ім узняцца з капель і трывала стаць на ўласныя ногі, трансфармавацца ў поўнавартасны, самабытны народ, а не быць нейкай бесструктурнай пародыяй на рускую нацыю.

Павін сказаць, што ўжо і ў 1960 - 1970-я гады такі прагрэсіўны погляд на нацыянальную вышэйшую школу панаваў у галовах многіх яе прафесараў, выкладчыкаў. Цвёрда прытырмліваўся яго самы аўтарытэтны, самы паважаны У. Содалем доктар філалагічных навук, прафесар Менскага дзяржпедынстытута Фёдар Янкоўскі. Паміж ім было нешта куды большае, чым толькі дачыненні прафесара са студэнтам. Ф. Янкоўскі ўбачыў у Содалі зацятага змагара за святую беларускую нацыянальную ідэю і, як толькі мог, да-памагаў яму ў гэтым. Содаль ніколі не жыў па-за такой ідэяй, хаяць яна пад упłyvам разбуральной русіфікацыі страчвалася сваіх носьбітаў. Не памятаю канкрэтна, у якім годзе, але ведаю, што ў 1970-я, Содаль прывёў мяне на адно досьць цікавае мерапрыемства, якое ладзілі ў педынстытуце яго выкладчыкі, выпускнікі гэтай навучальны установы. Прысутнічалі на ім і студэнты беларускага аддзялення філалагічнага факультета інстытута. Я, прызнацца, ніколі не чуву да гэтага такой рэзкай крытыкі ў адрасе



Уладзімір Содаль у 1998 годзе

партьйних і савецкіх органаў за іх антынацыянальную культурна-моўную палітыку. Крытыка была такай вострай, прычыповай, што некаторыя прасавецкай арыентацыі педагогі пастараўліся як мага хутчэй пакінуць аўдыторыю. А вось стурдэнты не зрушыліся са сваіх месцаў, што мяне вельмі ўсцешыла. А ўвогуле тое мерапрыемства надало мне ўпіненасці, што ў грамадстве яшчэ ёсць сілы, якія могуць пастаяць за сябе. Гэта не магло не радаваць.

Цесныя сяброўскія ка-
нтакты з Содалем лагічна выма-
галі ў большай, чым раней,
ступені распаўсюдзіць іх і на
нашыя сем'і. Заўважалася, што
пад канец 1970-х гадоў жонка
Валодзі, Клара, прыкметна
прыбываўла ў сваёй беларуска-
моўнасці. Цешыла, што яна
карысталася роднай мовай не
толькі ў сям'і, але і на вуліцы,
таксама і на працы. Куды больш
складным было становішча з
авалодваннем беларускай мо-
вой у май жонкі. Дадзенае мне
слова стаць яе хаця бы пасціўным
носьбітам стрымала, а вось па-
чаць вольна карыстацца ёю з
людзімі ўсё ўшчэ не адважва-
лася, асабліва ў асяроддзі сваіх
калег з Менскага дзяржпед-
ынстытута. Яна з году ў год

пераносіла сваё абязцанне на больш позні тэрмін. І не з якой-небудзь ляготы ці няздольнасці авалодвання беларускай мовай, а з прычыны вялікіх затрат часу на напісанне доктарскай дысертацыі (абаронена ў ліпені 1988 г.).

Пасля заканчэння працы над доктарскай дысертацыяй у майі жонкі з'явілася больш часу на сустрэчы з Валодзэм і Кларай, хаця і да гэтага сяброўскіх кантактаў было нямала. Ініцыянувала іх вялікае жаданне Ефрасінні, як навукоўца ў галіне педагогікі, паназіраць, як адбываецца беларус-нічай і тады, калі дзесяці паканчалі школы і падаліся вучыцца ў навязаныя русіфікатарамі беларускаму народу рускамоўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы. Таму і з такога ўзросту дзесьмі Содаля нам было прыемна сустракацца і весці размовы.

Год культуры кро́чыць па краіне

Успаміналі земляка

У музей У. С. Караткевіча, што ў Орши, стала добрай традыцый ладзіць розныя літаратурныя імпрэзы, выставы добра гаўнё як мясцовых, так і сталічных аўтараў. І таму выставачныя залы ніколі не пустуюць - адзін вернісаж змяненца другім. Вось і зараз тут змешчаны карціны маслам Леаніда Грышку і каляровыя карціны-вырабы з керамікі Міхаіла Нуднова пад агульной назвай "Край Караткевіча". І тое, і другое ўражвае і прыцягвае наведальнікаў.

Але ўсё ж такі сярод мноства розных мерапрыемстваў, што ладзяцца тут, большая ўвага надаецца літаратурным дзеяям. Ужо толькі за адно гэта музей У. С. Караткевіча ў Орши можна лічыць літаратурным. Тут плённа працуе паэтычная суполка "Дняпроўская галаса", якая разам з мясцовай "Аршанскаю газетай" натхніе і развівае здольнасці мясцовых маладых і сталых людзей, неабыякавых да пээзіі. Найболыш цікавымі, на мой погляд, з'яўляюцца літаратурныя пасвяченіні нашым землякам, знакамітам літаратарам Беларусі.

21 студзеня ў музее адзначалі 80-годдзе вядомага паэта, празаіка, перакладчыка і даследчыка літаратуры Янкі Сіпакова, які нарадзіўся на аршанскай зямлі 15 студзеня 1936 года ў сялянскай сям'і вёскі Зубрэвічы.

Паэт пра гэта пісаў так:

*"Сам я з Дняпра,
З-пад Ориши,
Са шляху з вараг у грэкі..."*

На літаратурную сутрэчу пад назвай "Варта ў крылы паверыць свае" прыйшлі людзі, якія маюць непасрэднае дачыненне да асобы Янкі Сіпакова. Гэта пляменніца Івана Данілавіча, настаўніца Зубрэвіцкай школы Тамара Анатольеўна Шачанок, якая цікава распавяла пра свой род і пра роднага дзядзьку: продкі Івана Данілавіча спрадвеку жылі на гэтай шчодрай зямлі. Дзед Іван, прадзед Сямён, прапрадзед Анціп множылі свой род, умацоўвалі на Зубрэвіцкай старонцы радавое



гняздо. А яшчэ славіліся сярод вяскоўцаў асаблівой працавітасцю і дабразычлівасцю, шчодрасцю сэрца і бескраміснасцю, надзяляючыя гэтым якасцямі сваіх дзяцей. "Маці мая - даярка, бацька - араты, я інтэлегент у першым пакаленні," - пісаў Іван Данілавіч.

З цікавым аповедам пра Янку Сіпакова выступіў яго сябтар дзяцінства і маладосці Ігар Анатольеўіч Яршоў, які таксама добра піша, выдае кнігі. І хаты ён усё жыццё жыве вёсцы, часта сустракаўся з Іванам Данілавічам і ў роднай вёсцы, куды часцяком заглядаў Янка Сіпакоў, і ў Менску, куды няздрэку ездзіў яго сябтар Ігар Яршоў.

Свае шчырыя вершы прысвяцілі знакамітаму літаратару мясцовыя паэты Людміла Міхайлава і Уладзімір Жытноў. Вельмі цікавым і шчырым было выступленне настаўніцы СШ № 9 Наталлі Анатольеўны Міхновіч, якая не адзін дзесятак год робіць усё ад яе залежнае, каб мова народа і багатая спадчына радзімы жыла, перадавалася пакаленням будучыні. Мова - гэта душа, сваю душу можна выкаласці толькі праз сваю мову. Як жа ён, мой руплівы народ, любіў сваю мову, як песціў сваё роднае слова. Чужая мова робіць чужой тваю душу. Матчынай мове вучылі не толькі ў сям'і, але і ў школе. Іван Данілавіч пісаў: "Навучыце начадка чытаць, пісаць, гаварыць... Які гэта высакародны абавязак! І ўжо толькі за адно гэта настаўніку трэба ставіць помнікі на самых лепшых вуліцах і плошчах. Праца настаўніка -

Мой аповед пра гэту юбілейную вечарыну будзе не поўным, калі не сказаць пра арганізатара гэтага цудоўнага літаратурнага дзеяства. Гэта загадчыца Аршанскаю музей У. Караткевіча Ліна Апанасаўна Гатоўская, якая правяла даследование жыцця і творчасці нашага земляка Янкі Сіпакова, стварыла добры сценар гэтага свята і цікава правяла саму вечарыну, дзе мы ўсе добра адпачылі, даведаліся многа цікавага і карыснага, папоўніліся новымі тэарэтычнымі ведамі і насамрэч адчулі, якая цудоўная і прыгожая наша беларуская мова, бо не толькі вядоўца, але і ўсе прысутныя тут размаўлялі толькі па-беларуску. Як гэта цудоўна!

Мінай Карніенка,
г. Ориша.

Краязнаўчы квартальнік "Слонімскі край"

"Слонімскі край" - так называеца першы нумар краязнаўчага квартальніка Слонімшчыны. Электронны варыянт з'явіўся на сایце, і з ім могуць пазнаёміцца чытачы: <http://geron-1987.blogspot.com.by>. Папяровы варыянт будзе надрукаваны ў бліжэйшы час. Выданне выйшла, дзякуючы гісторыкам і краязнаўцам Слонімшчыны: Васілю Герасімчыку, Сяргею Яршу і Сяргею Чыгрыну. Дарэчы, яшчэ ў 2000 годзе былі выдадзены два нумары квартальніка "Слонімскі край". На жаль, ён тады спыніў свой выхад і ўжо не аднавіўся. Сённяшніе выданні зусім новае. Бо пакуль выдаўцы не могуць рабіць часопіс, таму выдаюць бюлетэнь. Па словах В. Герасімчыка, "Слонімскі край" з'явіўся не на пустым месцы. "Перад намі працавалі такія краязнаўцы, як Язэм Стаброўскі, Гальш Ляўковіч, Годзель Гольдберг, Віктар Клімкевіч, Сяргей Новік, Васіль Супрун, Міхайл Рылко да шмат іншых", - сказаў Васіль Герасімчык.


Барыс Баль, Беларускае Радыё Рацыя.



"Рускі самародак, які стаў набыткам Беларусі"

Вечарына с такой называй, прысвячаная Уладзіміру Мулявіну, прыйшла 12 студзеня ў літаратурна-музычным салоне філіяла "Бердаўскі ЦКВЧ".

Сёння прыйшоў час ацаніць маштаб творчай постаці Уладзіміра Мулявіна. І акрэсліць гэты маштаб можна адным кароткім словам - геній. Яго голас пранізуваў душу на скрэз. Яму верылі заўсёды і вераць цяпер, пра што б ён ні співаў: пра кахранне, пра Беларусь, пра вайну. Яго голас - гэта яго душа, бо калі артыст



співаў, ён маліўся: "Я буду маліца і сэрцам, і думамі, распетаю буду маліца душой..."

Стваральнік знакамітага ВІА "Песняры", нязменны яго кіраунік У. Мулявін так палюбіў беларускую мову, народную песню, што гэта застаецца загадкай і цяпер. Як ён, рускі чалавек, за кароткі тэрмін жыцця на Беларусі ўлавіў і ўвасобіў у творчасці нацыяна-

льны дух нашага народа. Рускі па нацыянальнасці, Мулявін адкрыў для многіх беларусаў нашую песню. Тому на вечарыне гучала шмат песьні, як у пісце "Песняроў" і самаго Уладзіміра Мулявіна, а таксама ў выкананні Аляксандра Парфенчыка, загадчыка філіяла "Бердаўскі ЦКВЧ". Гучалі песьні: "Беларуссия", "Спадчына", "Касіў Ясь канюшыну", "А ў полі вярба", "Рэчанька",

"Алеся", "Белавежская пушча", "Александрына", "Ой, рана на івана", "Малітва".

Вечарына атрымалаася

вельмі цікавая, хаця і крыху сумная. Але яна пацвердзіла

той факт, што песні У. Мулявіна будуть слухаць і заўтра, і наслідзячы.

Інеса Парфенчык,
мастак і кіраунік

філіяла

"Бердаўскі ЦКВЧ".



Лідская ласавальня

30 студзеня ў вёсцы Беліца Лідскага раёна прайшло сапраўды вялікае свята - раённы конкурс традыцыйных страв "Спазнай смак свай кухні". Мерапрыемства ініцыявалася адна з супрацоўніц аддзела метадычнай і культурна-ласавай работы дзяржаўнай установы "Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці" Ганна Некраш. У ім пажадалі ўдзельнічаць аж 16 клубных установаў Лідскага раёна. Дарэчы, гэтае мерапрыемства прайшло і ў рамках адкрыцця Года культуры на Лідчыне (сярод сельскіх установаў раёна).

Галоўная мэтай конкурсу традыцыйной кухні стала папулярызацыя рэгіянальных страв - стравы Лідчыны. Пасмакаваць мясцовыя кулінарныя прысмакі і спазнаць смак менавіта свай традыцыйной ежы.

Удзельнікі раённага свята запэўніваюць, што ў нас ёсьць шмат сваіх выбітных страв, а не толькі дранікі.... Напрыклад: калатуха, верашчака (мясная страва), цыбрыкі, "скрылькі па-бердауску" ў гаршочках. З жытнімі і бу-



А "Белпошта" выпусціла блок марак "Калдуны"

Заснавальнік:

ТБМ імя Францішка Скарыны.

Пасведчанне аб реєстрацыі № 908 ад

18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі:

231293, Лідскі р-н, в. Даўгіна.

Адрас для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: naszaslova@tut.by



"таркаванка па-тарноўску" (страва з бульбы), "панская вішнаванка" (страва з мяса птушкі), падкалочанае малако і інш.

Асаблівасцю мерапрыемства з'яўлялася то, што ўсе ўдзельнікі конкурсу прыпраноўвалі стравы нацыянальной кухні свайго рэгіёна (фактычна некалькіх вёсак), якія гатавалі як па адзінай, так і па ўнікальнай рэцэптуре.

Супрацоўнікамі сельскіх клубных установаў раёна мэтанакіравана для гэтага мерапрыемства збираліся матэрыялы пра кулінарную традыцыю, якія існуюць у вёсках Лідчыны. У час экспедыцый былі зафіксаваныя як тыповыя, так і найцікавейшыя кулінарныя рэцэпты, таксама пэўныя ўні-

кальныя методы прыгатавання страв. Дзеля гэтага адбыліся паездкі ў вёскі Сухвальня, Кавалі, Крупава і іншыя куточки Лідчыны.

На раённым конкурсе прысутнічала журы, якому было вельмі прыемна дазнацца, што ў наш час, у пэўнай ступені складаны для аўтэнтычных традыцый, існуюць людзі, якія прыкладаюць шмат намаганняў для аднаўлення і ўвядзення ў сучаснае жыццё страдаўніх абрарадавых страв.

Былі вызначаны не толькі пераможцы трох ступеняў, але і адзначаны спецыяльнымі дыпломамі такімі як: "традыцыйная страва свай мясцо-васці", "рэжысёрскае выра-

шэнне прэзентацыі традыцыйных страв"; "сервіраванне стала"; "афармленне рэцэпту традыцыйных страв"; "пераемнасць традыцый"; "арыгінальнасць прэзентацыі традыцыйной стравы"; "арыгінальнасць прадстаўлення традыцыйных кісялёў Лідчыны".

Калі мы будзем памятаць нашы народныя традыцыі, дык беларусы заўсёды здолеюць сказаць за святочным сталом: "Смачна есці, дарагі госці, частуюцеся, даражэнькія!".

Наталля Вайцюкевіч,
ДУ "Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці".

ПЕРАМОЖЦЫ раённага конкурсу традыцыйных страв "Спазнай смак свай кухні"

- 1 месца - філіял "Ганчарскі Дом культуры";
- 2 месца - філіял "Бердаускі цэнтр культуры і вольнага часу";
- 3 месца - філіял "Беліцкі Дом культуры".

Спецыяльныя дыпломы:

- традыцыйная страва свай мясцо-васці (выпечка хлеба) - філіял "Ходараускі Дом культуры";
 - рэжысёрскае вырашэнне прэзентацыі традыцыйных страв - філіял "Дзітвянскі Дом культуры";
 - сервіраванне стала - філіял "Першамайскі Дом культуры";
 - афармленне рэцэпту традыцыйных страв - філіял "Ваверскі Дом культуры";
 - пераемнасць традыцый - структурнае падраздзяленне "Голдаускі клуб-бібліятэка";
 - арыгінальнасць прэзентацыі традыцыйной стравы - філіял "Крупаўскі Дом культуры";
 - за ўдзел у мерапрыемстве - танцевальныя калектывы "Крэсовы забавы" Дома польскага;
 - за арыгінальнае прадстаўленне традыцыйных кісялёў Лідчыны - клуб "Актыўнае даўгаленце".
- Астатнія філіялы атрымалі прызы за ўдзел у мерапрыемстве.

На жаль не прадугледзелі нікага дыплома таму, што прыдымаў новае, прыгожае беларускае слова "ласавальня", якога няма ні ў адным слоўніку (прынамсі, з вядомых аўтару), а тут яно было напісаны на пасцягы. Усе яго разумелі, а вось з перакладамі нікто не спяшаўся. Ну і добра, бо галоўнае, каб ласавальні былі ў Беларусі, бо ласункаў у нас даволі. А калі такія слова нараджаюцца ці ўспамінаюцца, то мова нашая жыве. І вялікі дыплом за мову належыць арганізаторам імпрэзы, бо ўсё дзеяства ад пачатку да канца ішло на чудоўнай беларускай мове.

Сябар журы
Станіслаў Суднік.



Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Юля Бажок,
Марыя Баравік, Вінцук Вячорка, Аляксей Карпенка,
Эла Оліна, Ігар Пракаповіч, Аляксей Пяткевіч,
Станіслав Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў,
Дзяніс Тушынскі, Аляксей Шалахоўскі.
<http://naszaslova.by/> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbt-mova.by/>
<http://nashaslova.mns.by/>

Аўтары цалкам адказныя за падбор
і дакладнасць прыведзенай інфармацыі.
Рэдакцыя рукапісы не вяртае.

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.
231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.
Выдавец: Установа інфармацыі "Выдавецкі дом ТБМ".
Газета падпісана да друку 8.02.2016 г. у 17.00. Замова № 271.
Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 2000 асобнікаў.
Падпісны індэкс: 63865.
Кошт падпіски: 1 мес.- 9800 руб., 3 мес.- 29400 руб.
Кошт у розницу: па дамоўленасці.